



УНІВЕРСІТЭТ



Ноој – інструмент для філолага

Понедзелік, 5.01.2015 16:50. Рубрыка: Нашы госці, Праекты Прасмотров: 113



26 лістапада на філалагічным факультэце адбылася сустрэча з распрацоўшчыкам лінгвістычнага праграмнага забеспячэння Ноој, прафесарам французскага ўніверсітэта Франш-Контэ Максам Зільберштайна.

Сёння спецыялісты па прыкладнай і, у прыватнасці, камп'ютарнай лінгвістыцы з'яўляюцца запатрабаванымі на рынку працы. Гэта і не дзіўна: сістэмы дыстанцыйнага навучання, машыннага перакладу, электронныя слоўнікі ўсё шырэй выкарыстоўваюцца людзьмі, і іх выкарыстанне і развіццё дае значныя перавагі ў хуткасці і выгадзе працы і навучання. Аптымізацыі працы філолагаў спрыяюць праграмныя лінгвістычныя інструменты, якія дазваляюць працаваць як з асобнымі лексемамі, так і з цэлымі тэкстамі. Таму пашырэнне ведаў па прыкладнай лінгвістыцы, улік міжнароднага вопыту распрацоўкі і прымянення прыкладных праграм з'яўляюцца прырытэтнымі задачамі ў сучаснай беларускай філалогіі. У розныя гады Макс Зільберштайн працаваў у Université Paris 7, Northwestern University і IBM Watson Research Center. На філфаку ён прачытаў лекцыю пра сучасныя тэндэнцыі развіцця прыкладнай лінгвістыкі, а затым правёў майстар-клас па прыкладным праграмным забеспячэнні Ноој, прызначаным для вырашэння шырокага кола лінгвістычных задач. У той жа дзень Макс Зільберштайн пазнаёміў студэнтаў факультэта прыкладнай матэматыкі з актуальнымі праблемамі аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў. Ён адказаў на пытанні пра замежны вопыт развіцця навукі і тэхнікі, распавёў пра еўрапейскія практычныя праекты і абмеркаваў з беларускімі калегамі перспектывы развіцця камп'ютарнай лінгвістыкі.



Праграма Ноој дапамагае ствараць уласныя карпусы тэкстаў, праводзіць пошук па

КРОС-МЕДЫЙНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ. НЕ ПРАМІНІЦЕ!

Дзейнасць цэнтра моладзевых інавацый і прадпрымальніцтва «Startup БДУ» ацэнена міжнароднымі экспертамі на «Выдатна»



Кірмаш вакансій «Дзень кар'еры. Восень-2014» адбыўся ў БДУ



Ляцець, каб жыць: альпініст-экстрэмал Валерый Розаў пра свае скачкі з Эверэсту



ГРУПА БДУ ў «ВКОНТАКТЕ»

Белорусский госуд арственный универ... В

17 893 участника

Виталий	Алла	Александр	Оксана
Тоня	Сергей	Ольга	Татьяна
Алексей	Анастасия	Павел	Андрей

Подписаться на новости

РЭЗАНАНСНАЕ ВІДЭА

АКТУАЛЬНАЕ ВІДЭА

Искать...

РУБРЫКІ САЙТА

Выберите рубрику

БДУ ЖАРТУЕ



БДУ ЗДЫМАЕ



БДУ РЫФМУЕ



САМАЕ ПАПУЛЯРНАЕ

Міжнародны форум "Свято Вялікай Перамогі-2014" (1203)
 П'яцікурснік Яўген Цуркіч стаў чэмпіёнам Еўропы ў плаванні стылем батэрфляй (1165)
 Рэдакцыя (1139)
 Гасцёўна (1032)
 STARTUP паспрыяе прадпрымальнай моладу (981)
 Эразмус Мундус: БДУ атрымаў найбольшую колькасць грантаў ў СНД на навучанне (462)
 Архіў PDF (393)
 Праект «Асобы БДУ». Валянціна Аляшэвіч: "Праца, якая мне падабаецца, ад якой я атрымліваю задавальненне" (351)
 "Віват, студэнт!" Гэта імпрэза нібыта новая мясціна ў падарожжы (+відэа) (294)
 Пра новы дом ІБМТ. Гутарка з дырэктарам інстытута Уладзімірам Апанасовічам (273)

БДУ НА YOUTUBE

тэкстэ з дапамогай спецыяльных запытаў і можа быць скарыстаная ў выкладанні замежных моў. Перавагай Nooj таксама з'яўляецца тое, што ў яе базу ўключаны аб'ёмныя слоўнікі і граматыкі розных моў, у тым ліку беларускай і рускай.

Распрацоўка мае дружалюбны інтэрфейс, дзякуючы графічнаму рэдактару граматык з'яўляецца даступнай для шырокага кола карыстальнікаў і можа быць карыснай для аўтаматычнага разбіцця слова на склады, генерацыі фанетычнай і прасадычнай транскрыпцый розных відаў, машыннага перакладу, а таксама аналізу тэксту, уключаючы сінтаксічны і марфалагічны аналіз, сентымент-аналіз, бізнес-аналітыку.

Nooj – рэсурс адкрытага доступу ў інтэрнэце. Дадзеная праграма ўжо прайшла апрабаванне ў многіх практычна значных праектах; тым не менш яна пастаянна ўдасканальваецца, расце колькасць работ, выкананых з яе дапамогай. Nooj-супольнасць адкрыта для прадуктыўнага супрацоўніцтва (www.nooj4nlp.net). А ўжо зусім хутка, 11–13 чэрвеня, у Мінску пройдзе міжнародная канферэнцыя карыстальнікаў Nooj, арганізатарам якой таксама выступае Лабараторыя сінтэзы і распазнавання маўлення АІПІ НАН Беларусі (<http://nooj2015.ssrslab.by/>). Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца і філолагі, і матэматыкі, і праграмісты, і спецыялісты іншых галінаў.

Сяргей МАЕЎСКІ

Интересно! 4 Твитнуть 0 Класс! 0 Я рекомендую 0

Один комментарий к «Nooj – инструмент для филолога»



Анон:
09.01.2015 в 00:25

26 лістапада або снежня?

Добавить комментарий

Имя


E-Mail

Сайт


Отправить

« У БДУ ў трэці раз прайшла алімпіяда па менеджменце і эканоміцы «Бізнес-праект»

У студпрафжама — новы лідар »



ГІСТАРЫЧНАЕ ВІДЭА



ПАПЯРЭДНЯЯ ВЕРСІЯ САЙТА




НАВІНЫ БЕЛАРУСІ

- » **Мингорисполком и облисполкомы будут проводить прямые телефонные линии еженедельно по субботам**
13.01.2015
- » **Роспотребнадзор не вводил ограничений на оборот белорусской соли в РФ - "Белгоспищепром"**
13.01.2015
- » **Прогноз погоды на 14 января: кратковременные осадки и порывистый ветер**
13.01.2015
- » **Беларусь завершила внутренние процедуры по ратификации соглашения об отмене виз с Израилем**
13.01.2015
- » **Розничные цены на бензин и дизтопливо повышаются с 13 января в Беларуси**
12.01.2015


©БЕЛТА

СУСВЕТНЫЯ НАВІНЫ



Далучайся

СПОРТ-ТАЙМ



КНИЖНАЯ ПАЛІЦА



ЦІКАВЫЯ АБМЕРКАВАННІ

- Гасцёўна (21)
- Эвалюцыя ў адукацыі (2)
- Фотагалерэі (4)
- Пра сайт (4)
- Міжнародны форум «Святло Вялікай Перамогі–2014» (3)

АПОШНІЯ КАМЕНТАРЫ

Чытач к запісы Апытанк
Чым запомніўся мінулы год супрацоўнікам БДУ, што яны мяркуюць ў новым?
Рэдакцыя "Універсітэт" к запісы Гасцёўна
Анон к запісы Nooj – інструмент для філолага
Александра к запісы Сяргей Шафаловіч: «Пра тое, што раскажам мы, н напіша больш ніхто»
Рэдакцыя "Універсітэт" к запісы Гасцёўна

АРХІЎ ГАЗЕТЫ

Выберите месяц

ПСІХАЛОГІЯ АСОБЫ